

Добра было–б, каб і ты з малышамі пабыла тут. Мясцовасыць тут харошая. Пакуль бывай.

Адам.

№ 15. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам

[Чэрвень — ліпень 1930]

Любая Анечка, Лорачка, Лялячка!

Як шкода, што ты, Аня, ня маеш пасьведчаньня. Праезд зусім танны, і сюды можна было–б прыязджаць зранку, цэлы дзень пабыць тут. А вечарам можна было–б ехаць дамоў. Гэта для Лорачкі і Лялячкі добра было–б. Але я так надумаў зрабіць. Прыеду калі сам і забяру Вас сюды гуляць. Тут вельмі прыгожая мясцовасыць, бадай, прыгажэй як у Забыліньні. От добра было–б знайсці тут хату. Шукаю Бядулю, праз яго распытаю. А ты, Аня, зьвярніся ў міліцыю. Я думаю, там не затрымаюць доўга заяўкі і выдадуць пашпарт. У гэты пашпарт упішы і дзяцей. Вось што яшчэ. Гэта ж я забыўся ўзяць грэбень. Перашлі з Н[інай], калі атрымаеш гэту лістоўку да яе ад'езду. А не, то я сам гэтымі днямі прыеду і вазьму з сабою сваіх любых дзетак Лорачку і Лялячку. Цалую Вас.

Адам.

№ 16. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам

[1930]

Дарагая мая Анечка і любяя мае дзетачкі!

Адсылаю пару бялізны, шкарпэткі і хустачку.

Ліста твайго не атрымаў. Я здароў. У наступны раз кашулі таксама не прынось. У мяне ёсьць яшчэ дзьве чыстыя. Больш мне нічога ня трэба. Глядзеце, каб было чым жыць самім.

Шчыра і моцна дзякую за сёньняшнюю перадачу, а дзетак за клопаты і памяць. Тата іх моцна–моцна любіць.

Моцна–моцна цалую вас усіх, дарагія мае і любяя мае.

Ваш Адам.

№ 17. Ганьне Бабарэцы

[1930]

Дарагая і любая Анечка!

Сетку і шкарпэткі атрымаў.

Адсылаю туфлі і шкарпэткі. У туфлях трэба даваць падноскі — падраліся.

З бялізны мне трэба толькі кальсоны, сарочкі–ж чыстыя ў мяне яшчэ ёсьць. Ці атрымала ты плашч? [ліст абарваны]